

**План работы
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на кастрычнік 2019 г.**

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Мы дарим Вам свое тепло” (да Дня пажылога чалавека, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – літаратурна-музычны вечар, 01.10
- “Святое чувство материнства” (да Дня маці) – кніжная выстава, 09.10
- “Прекрасен образ твой во все века земные” (да Дня маці) – пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцеўні “Натхненне”, 14.10
- “Щедрость осенней поры” (прафесійны конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – тэматычны вечар, 18.10

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Тайна старого сундука” – бібліятэчны “Дазор”, 03.10
- “Ты одна такая – любимая и родная” (да Дня маці) – конкурс малюнкаў, 14.10
- “Нёман-працаўнік” – хвіліна цікавых паведамленняў, 21.10
- “З небам размаўляе плаўны Нёман” (да Года малой радзімы, праграма “Край родной, познакомимся с тобой”, фальклорны гурток “Крынічка”) – літаратурны турнір, 24.10
- “Курить уже не модно!” – прафілактычная гульня, 29.10

філіял “Мастоўская гарадская дзіцячая бібліятэка”

- “У вас мы учимся теплу и мудрости души” (прафесійны конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – вечар-сустрэча, 01.10
- “Ласково тебя я обниму” (да Дня маці) – гадзіна прызнанняў, 15.10
- “В гостях у почемучки” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – гадзіна пытанняў і адказаў, 23.10

філіял “Глядавіцкая сельская бібліятэка”

- “Пусть молодость в прошлом осталась, но опыт и мудрость нам ваша нужна” (Да Дня пажылых людзей) – гутарка, 03.10
- “А сёння, мама, твой святочны дзень” (да Дня маці) – конкурс малюнкаў, 13.10
- “У.Караленка “Дзеці паддзямелля” (праца з дзецьмі, якія знаходзяцца ў сацыяльна-небяспечным становішчы) – абмеркаванне, 19.10

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка-цэнтр нацыянальнай культуры”

- “Наш пожилой любимый, наш добрый человек” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – літаратурна-музычны вечар, 02.10

- “Для нас профессий нету краше” (да Дня работніка культуры) – падарожжа ў прафесію, 11.10
- “Я гимны матери пою” (да Дня маці, аматарскае аб’яднанне “Крынічка”) – музычна-паэтычны вечар, 13.10
- “Кнігі разумныя, кнігі карысныя” – абмеркаванне, 25.10
- філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**
- “Возраст осени прекрасный” (прафесійны конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – пасяджэнне, 05.10
- “Колыбельная мира в материнских руках” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 12.10
- філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**
- “Жыцце пражыць – не поле перайсці” (прафесійны конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – вечар-успамін, 04.10
- “Вельмі я яе люблю, маму мілую маю” (да Дня маці) – гадзіна паэзіі, 13.10
- “Мае гады – мае багацце” (раённая бібліятэчная акцыя “Формула поспеху”) – сустрэча, 19.10
- “Кнігі падказалі – рукі зрабілі” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – выстава вырабаў, 26.10
- філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**
- “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”, аматарскае аб’яднанне “Гаспадынька”) – пасяджэнне, 05.10
- “Матушка! Пречистая! Святая!” (да Дня маці) – свята, 14.10
- філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**
- “Пусть будет теплой осень жизни” (раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – тэматычны вечар, 06.10
- “Мамы добрые глаза” (да Дня маці) – літаратурна-музычная кампазіцыя, 13.10
- “Шчырыя словы роднай старонцы” (прафесійны конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – тэматычны вечар, 18.10
- “Хто ў лесе жыве, што ў лесе расце” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – віктарына, 27.10
- філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**
- “Нас аб’яднала кніга” (да Дня пажылога чалавека, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – вечар-сустрэча, 02.10
- “Матуліна песня” (да Дня маці, раённая бібліятэчная праграма “Возраст жизни не помеха”) – паэтычнае віншаванне, 13.10

- “Праздник осеннего возраста” (прафесійны конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – свята, 18.10

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “Прекрасных женщин имена” (да Дня маці) – пазнавальная гульня, 13.10

- “Береги свой дом, свою планету” (аматарскае аб’яднанне “Верасок”) – экалагічны вечар, 27.10

філіял “Правамастоўская сельская бібліятэка”

- “Н.Носаў, Н.Таміліна, Р.Баравікова” – чытанні ў бібліятэцы, 10.10

- “Расскажем о маме” (да Дня маці) – літаратурна-пазнавальная гадзіна, 11.10

- “Творы для дзяцей” (да 70-годдзя з дня нараджэння А.Якімовіча) – агляд літаратуры, 13.10

- “Старшее поколение выбирает общение” (прафесійны конкурс на лепшае масавае мерапрыемства для людзей сталага ўзросту “Нам года не беда”) – тэматычны вечар, 18.10

філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”

- “Согреем душу теплыми словами” (да Дня пажылога чалавека) – урок дабрыні, 02.10

- “В гостях у дедушки Краеведушки” (аматарскае аб’яднанне “Чамучкі”) – экалагічны ўрок, 03.10

- “Все самое лучшее для мамы дорогой” (да Дня маці) – музычна-паэтычны вечар, 11.10

- “Казачны куфэрак” (да 70-годдзя з дня нараджэння А.Якімовіча) – гучнае чытанне, 20.10

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Тепло материнского сердца” (да Дня маці, аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – вечар-сустрэча, 14.10

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Добрим словом согреем друг друга” (да Дня пажылога чалавека) – вечар-сустрэча, 02.10

- “Мамочкино сердце” (да Дня маці) – літаратурна-музычны вечар, 13.10

- “По следам великого поэта” (да 205-годдзя з дня нараджэння М.Лермантава) – падарожжа, 16.10

- “От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству” (аматарскае аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа над падарункамі, 27.10

Дырэктар

ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах